

ТЭМА ТЫДНЯ

НА КІМ ВЁСКА ТРЫМАЕЦЦА



Старэйшына вёскі Адаменкі
Валянціна Васілеўна
ЗАМАСТОЦКАЯ (злева)
і старшыня Лёзненскага
сельскага Савета дэпутатаў
Святлана ПУКАВА.

ФОТАЗДЫМАК старэйшыны вёскі Адаменкі Лёзненскага раёна, Валянціны Васілеўны Замастоцкай, змешчаны на раённай Дошцы гонару. Жанчына аддала гэтай «пасадзе» больш за дзесяць гадоў.

Да выхаду на пенсію яна працавала заа-тэхнікам-селекцыянерам і брыгадзірам жы-вёлагадоўчай фермы. З гумарам расказвае, што ездзіць па населеным пункце на «жы-гулях-веласіпедзе», каб паспець усюды і да

ўсіх, да каго трэба, бо ў Адаменках каля 500 жыхароў. Мае на ўвазе двухколавы транспарт. Не ўтойвае, што не ўсім падабаюцца яе пільнасць, просьбы навесці парадак, не злоўжываць спіртным, а ўзяцца за розум... Амаль усе вяскоўцы паважаюць свайго старэйшыну за рэальныя справы. Напрыклад, разам з аднасяльчанамі дабілася таго, каб не закрывалі паштовае аддзяленне. Працуе яно цяпер, праўда, толькі тры дні на тыдзень. Але ж, на погляд старэйшыны, гэтага цалкам дастаткова.

— Так, да райцэнтра адсюль, як кажуць, рукой падаць. Можна, метраў 700—800, але ж старым цяжка ісці пешшу, а плаціць за праезд на аўтобусе шкада. Ды і дачакацца яго трэба... — Да таго ж сама спрабавала адстаяць у Лёзне ў чарзе на пошце, каб камунальныя паслугі аплаціць. 1 гадзіну і 20 хвілін на гэта патраціла. А цяпер людзі рады, што «абаранілі» сваю пошту. Аўторак, чацвер і субота — паштовыя дні ў вёсцы. Нас гэта задавальняе, — кажа суразмоўніца.

ІНІЦЫЯТЫВА

ЦЯПЕР НЕ ДА ГАДЖЭТАЎ

Школьнікі з новага мікрараёна Гомеля на рэальным катку, а не ў віртуальнай прасторы змагаюцца за перамогу і гонар свайёй хакейнай каманды.

— Цяпер проста нельга не стаць на канькі, — кажа матуля двух хлопчыкаў Кацярына Піскунова, якая толькі асвойвае катанне на новай лядовай пляцоўцы ў сваім двары. Тым больш малодшы — трохгадовы Елісей — ужо робіць першыя ўпартыя крокі на спецыяльных двухпалозных каньках. Старэйшы — шасцігадовы Радзівон — ужо займаецца хакеем прафесійна, у Лядовым палацы на другім канцы горада. Але ж цяпер у хлопчыка ёсць магчымасць адточваць майстэрства непасрэдна пад вокнамі свайго дома. Новы каток знаходзіцца па вуліцы Пенязькова, у агульным двары дамоў № 19, 23, 25 і 27. Юныя хакеісты аматарскую пляцоўку ацанілі адразу: у сапраўдных крагах з клюшкамі яны зараз зацята рэжуць лёд. Робяць тайм-аўт толькі на абед і вячэру. Вечарам да спартыўных баёў далучаюцца таты — наладжваюць сямейныя хакейныя матчы на кшталт «пад'езд на пад'езд».

ЗВЯЗДА



За месяц пляцоўка-коўзанка стала вельмі папулярнай — пакатацца на ёй збіраецца натоўп з усяго новага мікрараёна Шведская горка. Гэта, між іншым, тры дзесяткі шматпавярховікаў.

стар. 2

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Напоўніць
практычным сэнсам



Стварэнне асацыяцый мясцовых Саветаў дэпутатаў неабходна працягваць.

стар. 2

Яны выбіраюць аграсядзібу!



Доля замежных турыстаў, якія адпачываюць у беларускай вёсцы, расце.

стар. 3

Жыццёвая пазіцыя — актыўная



Фінансвае заахвочванне старэйшын хутчэй сімвалічнае. Ды і тое — па выніках работы за квартал.

стар. 4

Наваселле пад пагрозай



Чаму растуць «кватэрныя» чэргі на Гродзеншчыне.

стар. 13

Ад пераезду да пераезду



Гэта сям'я за 14 гадоў змяніла 12 месцаў жыхарства.

стар. 16